

**Алена Пісарэнка, Вольга Шунейка**  
Беларускі дзяржаўны юніверсітэт культуры і мастацтваў

### «ТРЭБА ЎСІХ СІЛ ДАЛАЖЫЦЬ...»: МАҮЛЕНЧАЯ И ЖАНРАВАЯ АДМЕТНАСЦЬ ЭКСКЛЮЗІЎНАГА ІНТЭРВ'Ю

Інтэрв'ю як адзін з інфармацыйных жанраў уяўляе сабой гутарку журналіста (радзей журналістаў) з адной ці некалькімі асобамі. Гэты жанр мае патрэбу, як і іншыя жанры газетна-публіцыстычнага, а таксама радыё- і тэлежурналісцкага падстылю, у цікавай фактычнасці, якая дазваляе ўбачыць асобу/асоб ці пэўную з'яву, што стала прадметам гутаркі, з нечаканага боку. Такая фактычнасць не толькі «ўпрыгожвае» матэрыял, але і ўпльывае ў большай ступені, чым іншая інфармацыя, на думкі і пачуцці чытача. Значыць, інтэрв'ю – гэта «акт камунікацыі, які прадугледжвае дыялагічныя зносіны журналіста з рэспандэнтам у сітуацыі паслядоўнага чаргавання пытанняў і адказаў з мэтай атрымання інфармацыі, думак і меркаванняў, якія ўяўляюць грамадскую цікавасць» [1, с. 10].

Аб'ектам лінгвістычнага даследавання стала «Эксклюзіўнае інтэрв'ю з Jankam Kupalam», якое друкуецца ўпершыню ў рубрыцы «Віртуальныя суботнія сустрэчы» ў газете «Культура» № 52 за 28 снежня 2013 года. Треба зазначыць, што віртуальная сустрэчы – гэта арыгінальныя дыялогі/палілогі, якія даюць магчымасць з сучасных пазіцый ацаніць светапогляд, у дадзеным выпадку, Янкі Купалы. Пытанні, зададзеныя народнаму песняру, складала ўся рэдакцыя газеты, адказы – «сапраўдныя словаў Івана Дамінікавіча (хіба за выключэннем пары рэплік!)» падрыхтавалі Надзея Саевіч, галоўны захавальнік фондаў, і Лізавета Еліневіч, наўковы супрацоўнік аддзела навукова-фондавай работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Атрымліваецца, што адказы на створаныя рэдакцыяй пытанні – уласныя меркаванні самога паэта. Нягледзячы на тое, што словам Янкі Купалы амаль стагоддзе, гучаць яны злабадзённа, актуальна, сучасна. Паэт уяўляе чытачу самым сучасным з сучасных паэтаў-субяседнікаў, таму чаргавае суботніе інтэрв'ю з пункту погляду прадаўдзівасці не выклікае сумнення.

Пытанні, адрасаваныя Янку Купалу, безумоўна, падкрэсліваюць/узмачняюць «нотку сучаснасці», якая дазваляе верыць у рэальнае жыццё паэта сёння, у пачатку ХХІ стагоддзя: Іван Дамінікавіч, якім жа чынам вы завялі акаўнт у сацыяльнай сетцы?; Ваша старонка ў сеціве – рэальная магчымасць бліжэй пазнаёміцца з вашай творчасцю, з вашай асобай? А як лічыце, ці дастаткова сёння пра вас пішацца, гаворыцца? Ці шчы-

рае гэта шанаванне сярод беларусаў, альбо – «дзеля птушачкі»?; Каму з беларускіх літаратарапаў вы аддалі б сёння Купалаўскую літаратурную прэмію?

Аднак гэта толькі частка пытанняў да інтэрв'юруемага; іншыя пытанні не менш цікавыя, адказы на іх дазваляюць выявіць асаблівасці харктуру паэта, раскрыць адметнасць пачуццяў ці прадэманстраваць яго сацыяльную пазіцыю. Напрыклад, Якое ваша самае вялікае расчараўванне ў жыцці? А радасць?; А вам не сорамна за пэўныя ўчынкі ў маладыя гады ды ў сталым веку?; Ці сапраўды вы не любілі працаўца на зямлі?; Якімі духоўнымі каштоўнасцямі вылучаецца беларус?; Якія шанцы ў беларускай мове ў ХХІ стагоддзі? і інш. Як відаць, змест пытанняў харктурызуеца актуальнасцю і вымагае цікавай фактычнасці, якая дазволіць сучаснаму чытачу ўбачыць Янку Купалу з нечаканага боку як аўтара, як чалавека, як літаратурнага дзеяча. Што тычыцца стылістычных харктурыстык, то маўленне карэспандэнтаў кантрастуе з маўленнем паэта: размоўна-публіцыстычная афарбованасць пытанняў, на наш погляд, асабліва відаць на фоне стылю «высокага маўлення» Янкі Купалы. Прычым, пры афармленні дадзенага інтэрв'ю перад аўтарамі, якія рыхтавалі адказы, не стаяла задача апрацоўкі мовы рэспандэнта, каб наблізіць да кніжна-літаратурнай нормы, каб захавалацца індывідуальная манера маўлення субяседніка.

Мы маем сапраўднае эксклюзіўнае маўленне паэта пры ўяўных адказах – насамрэч выгрымках з пісем да розных знакамітых асоб (напрыклад, да Б.І.Эпімаха-Шыпілы, да Л.М.Клейнбарта і інш.), з артыкулаў, з успамінаў. Магчыма, пагэтаму адказ на першое пытанне, які стварылі аўтары інтэрв'ю, якраз не адпавядае агульнай манеры маўлення Янкі Купалы. На наш погляд, спроба стылізацыі не вельмі ўдалая, нягледзячы на тое, што адказ пачынаецца зваротам «Шчырапаважаны Паночку», а далей тэкст ідзе ў звычайнym размоўным стылі з некупалаўским словам «прыстасоўвацца». Як вядома, адным з патрабаванняў да маўлення з'яўляецца яе яснасць (зразумеласць), стылізацыя ж нярэдка ўступае ў канфлікт з гэтым патрабаваннем [2, с. 544]. У аналізуемай маўленчай сітуацыі, на наш погляд, зашмат слоў іншамоўных; Янка Купала ішоў у сваёй творчасці ад мовы народнай.

Цікавым уяўляеца і той факт, што маўленне Купалы – на дзвюх мовах (беларускай і рускай); гэта якраз той сучасны білінгвізм, які можа быць прыемны двухмоўнаму чытачу: «Вось і Янка Купала размаўляў на дзвюх мовах. А што ўжо мне, сучаснаму, звычайному, няхай сабе і інтэлігенту» (наўрад ці чытаюць газету «Культура» людзі іншага сацыяльнага статусу).

Кніжнае ўзнёслася маўленне паэта забяспечваецца на розных моўных узорынях, найперш на сінтаксічным і лексічным. Сінтаксіс складаны і ўскладнены, што тлумачыцца пісьмовай формай мовы тых крыніц, з якіх узяты рэплікі дыялогу. Акрамя таго, разнастайныя стылістычныя фігуры – інверсія, анафара, умоўчанне і інш. – надаюць маўленню меладычнасць, экспрэсійнасць, эмацыянальнасць. Напрыклад:

– інверсія і умоўчанне: Даўно было – мо тысячу год назад, а мо яшчэ болей, – як сталі жыць, размнажацца і ў славу расці ўдалыя прашчуры нашы – дрыгавічы, крывічы і палаchanе.

Важны быў гэты народ, і паміж суседзямі **меў ён** добрую песню і праўдзівае паважанне... Заморскія госці ведалі, што **народ**, да якога ім дарога ляжала, быў **сэрца мяккага, рупны, гасцінаю і багацтвам асаблівым адзначываўся...**;

Просты быў народ, і **крыгадушыць ня ўмеў ён у веры сваёй,**

Бо не зачынялі нашы прашчуры весніцаў і дзвярэй **хат сваіх** перад званым ці нязваным **госцем падарожным**, нават калі выхадзілі з **сялібаў сваіх** рыбу ў невады лавіць ці з лукам **звера пушнога** сачыць, то і тады замкоў не зналі, а яшчэ астаўлялі ў хатах пад абрусамі **бохана хлеба пішанічнага і дубовыя дзежы сотай пчаліных** – гэта каб госьць меў чым з дарогі пажывіцца...

– анафара і аднародныя члены сказа: **Праз памяць** на магільныя насты і крыжы, пад якімі бяспечна, змарнеўшыя ў нядолі, спяць нашы дзяды і прадзеды, **праз памяць** наших матак, каторыя нас сваёй грудзей ускармілі, – выракацца роднай мовы не маем права...»

Лексічны ўзоровень у сваю чаргу характарызуецца аказіянальнай разнавіднасцю тропаў – эпітэтаў, перыфраз, метафор. Янка Купала застаецца верным сабе: нават у эпістальянрым маўленні ён ужывае аказіянальнія слова і выразы. Напрыклад:

– эпітэты: Цяпер астановімся на нашай беларускай мове. Нам кажуць, і мы часта гэтаму патураем, што **мова беларуская прастая**. А па-мойму: ну і дзякаваць Богу, абы не **крывая**...;

– метафоры і параўнанні: Ачуяць, **глянць па-арлінаму смела**, дружна на свет белы, загаманіць праўдай цэламу свету громка, свабодна, як калісі званы наших вечаў, мы зможам толькі тады, калі пад [...] страхамі наших хат **займе пачэснае месца наша кніжка, звычай і абычай**;

– паранамазія: Гэны перыяд наших **дамаганняў і змаганняў** за свае неадменныя права на ўласнае незалежнае існаванне астаўляем разабраць як следна нашым цяперашнім і будучым гісторыкам...;

– перыфраза: **Самая вялікая радасць у жыцці – уся беларуская справа**, якая мне цяпер стала даражэй жыцця;

– сіnonімы: Па пашпарце я – **Іван Дамінікавіч Луцэвіч**, у пастанове аб прысвоені звання народнага паэта – **Ян Дамінікаў сын**, а для беларусаў – **Янка Купала**!

– антытэза: Кінуў гаспадарыць дома, а пайшоў шукаць **лёгкага хлеба** ў броварах. Зазнаў там такога **пекла**, якога яшчэ не меў.

Не толькі праз маўленне асобы, але і праз сэнсавае напаўненне радка відаць арыгінальнасць асобы Янкі Купалы: пра што б ні распавядаў паэт, усё мае патрэбу ў асэнсаванні з пазіцыі дня сучаснага, таму актуальна гучыць кожная думка рэспандэнта. Думаеца, што дадзенае інтэрв'ю з'яўляецца патрэбным, бо акцэнт зроблены якраз на тую адметнасць асобы пісьменніка, на пэўныя спецыфічныя рысы і яго характару, і яго светапогляду, нават яго маўлення. Ведаючы манеру і пэтычнага, і драматургічнага пісьма Янкі Купалы, усё роўна захапляешся эпістальянра-ўзвышаным стылем, умненнем нават на простыя пытанні знайсці неардынарныя адказы, якія прымусяць чытача задумацца, прыняць туго ці іншую пазіцыю не толькі адносна інтэрв'юруемага, але і пэўных сацыяльных з'яў і падзеяў, што і мае на мэце публіцыстычны стыль. Напрыклад, нават сучасны чытач не можа не падзяляць кожную думку паэта, у прыватнасці пра гарады:

«...Масква мне не зусім падабаецца – нейкая яна заплутаная, не зусім верагодная. Петраград яшчэ захоплівае нашу думку сваёй велічынёй і размахам. Мінск – сталіца, гордасць наша. Слава ўсёй краіны». «Ды і ўвогуле:

Мінск, Маладзечна, Вільня...

Як жа знаёмы шлях гэты.

Замерыў яго я калісьці,

Як шукаў шчасце па светах...»

Відавочна, што віртуальнае інтэрв'ю – цікавы сучасны жанр. Вядома, паступовае пашырэнне відавой разнастайнасці жанра звязана, папершэ, са змяненнямі сацыяльнага характару, а па-другое, з разняволленнем грамадства. Па-трэцяе, нам думаеца, дадзены жанр дэманструе ўсё большую цікавасць грамадства як да гісторыі, так і да культуры. Ён цікавы чытачу і сталага, і маладога пакалення, бо адкрывае кожнаму «новага» Купалу, з аднаго боку, а з другога, спалучае ў адно сучасныя тэхнолагіі і культурныя традыцыі. Гэты шлях заахвочіць пачытаць і перачытаць Купалу.

*Літаратура*

1. Ильченко, С.Н. Интервью в журналистском творчестве: учеб. пособие / С.Н. Ильченко. – СПб.: СПб ГУКИ, 2003. – 93 с.
2. Москвин, В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс / В.П. Москвин. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 630 с.